

**Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Філалагічны факультэт
Кафедра сучаснай беларускай мовы**

**Анатацыя да дыпломнай работы
Голец Кацярыны Віктараўны**

“Фразеалагізмы з кампанентам-каларонімам у беларускай мове”

Навуковы кіраўнік Садойская Анжаліка Леанідаўна

2014

РЭФЕРАТ

Колькасць старонак дыпломнай работы – 65

Колькасць дадаткаў – 1

Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 57

Ключавыя словы: фразеалогія, фразеалагізм, кампанентны аналіз, каларонім, колеравы код, этнакультурны кампанент, традыцыйная духоўная культура, народнае светаўяўленне.

Аб'ектам даследавання выступае беларуская фразеалогія. **Прадмет даследавання** – фразеалагізмы з кампанентам-каларонімам, г. зн. тыя ўстойлівыя моўныя адзінкі, у склад якіх уваходзяць лексемы, што маюць у сваёй семантычнай структуры кампанент значэння ‘колёр’, і вытворныя ад іх.

Мэта даследавання – ажыццявіць комплексны аналіз фразеалагізмаў з кампанентам-каларонімам у беларускай мове.

Метадалогія і метады даследавання. Пры разглядзе аб'екта і прадмета даследавання выкарыстоўваліся метады кампанентнага, семантычнага, этымалагічнага і этналінгвістычнага аналізу, апісальна-аналітычны метад, а таксама прыёмы статыстыкі і сістэмнай класіфікацыі. Даследаванне праводзілася пераважна ў індуктыўным кірунку – ад фактычнага матэрыялу да яго сістэматызацыі.

Практычная значнасць дадзенай дыпломнай работы заключаецца ў тым, што асноўныя палажэнні, вынікі і сістэматызаваны фактычны матэрыял могуць быць выкарыстаны: 1) пры далейшай распрацоўцы праблем і пытанняў беларускай фразеалогіі, 2) на факультатыўных занятках у сярэдніх навучальных установах рэспублікі, паколькі такі матэрыял фарміруе ў вучняў цікавасць і павагу да роднага слова і духоўнай спадчыны сваіх продкаў.

ABSTRACT

Annotation of the thesis

The number of the pages of the thesis 65

The number of applications is 1

The number of used bibliographic sources is 57

Key words: phraseology, phraseologism, component analysis, koloronim, color code, ethno-cultural component, the traditional spiritual culture, national world-outlook.

The object of the investigation is the Belarusian phraseology. **The subject** of investigation is phraseologisms with a component-coloronim, i. e. idiomatic language units that include the lexemes with the component of meaning ‘a name of a color’ in their semantic structure and its derivatives.

The purpose of the research is to carry out a comprehensive analysis of phraseologisms with a component-coloronim in Belarusian language.

Methodology and research methods. During examination of the object and the subject of the research the following methods were used: semantic, etymological and ethno-linguistic analysis, descriptive - analytical method and techniques of statistics and classification system. The study was conducted mainly in the inductive direction from the actual material to systematization.

The practical significance of our thesis is that the basic provisions and the results of a systematic factual material can be used: 1) with the further development of the problems and issues of the Belarusian phraseology, 2) on optional classes in secondary schools of the republic, whereas material of such kind cultivates students’ interest and respect for the mother language, the spiritual heritage of their ancestors and universal values.